

Учреждение образования  
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»

## **АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЛИНГВОДИАКТИКИ**

Материалы  
XXV Международной научно-практической конференции

Брест, 5 марта 2021 года

Под общей редакцией  
кандидата филологических наук, доцента *E. Г. Сальниковой*

Брест  
БрГУ имени А. С. Пушкина  
2021

УДК 811.11:[378.016:81'1](082)

ББК 81.43я431

А 43

*Рекомендовано редакционно-издательским советом учреждения образования  
«Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»*

*Редакционная коллегия:*

кандидат педагогических наук, доцент Л. Я. Дмитрачкова

кандидат педагогических наук, доцент Н. В. Иванюк

кандидат филологических наук, доцент Е. Г. Сальникова

кандидат филологических наук, доцент Н. А. Тарасевич

кандидат филологических наук, доцент И. В. Повх

*Рецензенты:*

заведующий кафедрой иностранных языков УО «Брестский государственный  
технический университет», кандидат филологических наук, доцент В. И. Рахуба

доцент кафедры немецкой филологии и лингводидактики

УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина»,

кандидат педагогических наук, доцент Е. Д. Осипов

А 43      **Актуальные** вопросы германской филологии и лингвоДидактики : материалы XXV Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 5 марта 2021 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Л. Я. Дмитрачкова [и др.] ; под общ. ред. Е. Г. Сальниковой. – Брест : БрГУ, 2021. – 287 с.

ISBN 978-985-22-0313-5.

Сборник включает материалы, в которых рассматриваются актуальные вопросы лингвистических и литературоведческих исследований, а также лингводидактические основы и инновационные направления языкового образования.

Издание адресовано научным сотрудникам, преподавателям учреждений высшего образования, аспирантам, студентам.

Ответственность за содержание и стиль материалов несут авторы.

УДК 811.11:[378.016:81'1](082)

ББК 81.43я431

ISBN 978-985-22-0313-5

© УО «Брестский государственный  
университет имени А. С. Пушкина», 2021

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Бюльманн, Р. Handbuch des Fachsprachenunterrichts : unter besonderer Berücksichtigung wissenschaftlich-technischer Fachsprachen / R. Buhlmann, A. Rearns. – 6., überarbeitete Aufl. – Tübingen : Narr, 2000. – 468 S.
- Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций / Е. Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.
- Риммар, А. И. Модели планирования урока иностранного языка / А. И. Риммар // Междисциплинарные языковые инновации, перспективы исследования и преподавания : материалы науч.-практ. конф., Минск, 22–23 марта 2018 / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2018. – С. 153–156.
- Deutsch Lehren Lernen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung / K. Ende – Langenscheidt, 2014. – 152 S.
- Schifko, M. ....oder muss ich expliziter werden?“ Formfokussierung als fremdsprachliches Konzept : Grundlagen und exemplarische Unterrichtstechniken / M. Schifko // Fremdsprachenlernen : Theorien und Modelle. – Heft 38/2008. – S. 36–45.
- Deutsch. – Sprechen lernen. – Theorien und Modelle. – Heft 38/2008. – S. 36–45.

**Я. С. ЗЯНОЎКА, Ю. С. ГЕЦЭВІЧ, Д. А. ДЗЕНІСЮК,  
А. А. ДРАГУН, Д. І. ЛАТЫШЭВІЧ**  
Беларусь, Мінск, Аб'яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі

### ЕУРАПЕЙСКАЯ ДАСЛЕДЧАЯ ІНФРАСТРУКТУРА МОЎНЫХ РЭСУРСАЎ І ТЭХНАЛОГІЙ CLARIN

Па меры развіція інфармацыйных тэхналогій і сучаснай сістэмы адукацый павялічваеца колькасць разнастайных метадаў і сродкаў, якія ўсе больш прымяняюцца ў навучальнym працэсе. Камп'ютарызацыя навучання дапамагае палегчыць доступ да розных рэсурсаў і скараціць час навучання. Пад прымяняннем новых інфармацыйных тэхналогій не толькі разумеюць выкарыстанне сучасных тэхнічных сродкаў і тэхналогій, але і прымянянне новых форм і метадаў выкладання і падыход да працэса навучання ў цэлым. Навучанне з дапамогай камп'ютара дае магчымасць арганізаваць самастойную працу кожнага студэнта. Падбор праграм застэжыць перш за ўсё ад навучальнага матэрыялу, узроўню падрыхтоўкі навучэнцаў і іх здольнасцей.

На сённяшні дзень ім прадстаўлены доступ да разнастайных задатковых інфарматызаваных сродкаў, якія забяспечваюць высокую інтэрактыўнасць, нагляднасць, інтэнсіўнасць і стымуляцыю самастойнага навучання, так як заўсёды знаходзяцца пад рукой. У дадзеным артыкуле мы б хадзелі прадставіць еўрапейскую даследчую структуру *CLARIN* (*Common Language Resources and Technology Infrastructure*), якая зб'ядноўвае працу, веды, рэсурсы, інструменты, рэпозіторы і паслугі, прапанаваныя шматлікімі еўрапейскімі цэнтрамі і нацыянальнымі

кансонымамі [1]. Створаная ў 2012 г., Clarin займаецца падпрыемствамі інфраструктуры для абмену, выкарыстання і ўстойлівасці моўных і навук. У цяперашні час платформа забяспечвае лёгкі і ўстойчывы доступ да навукоўцаў, якія займаюцца рознымі навукамі. Яна таксама прынесьла пашыраныя інструменты для выяўлення, вывучэння, аналізу і анатавання, аналізу ці аб'яднання розных набораў даных, дзе ёні знаходзіліся. Гэта магчыма дзякуючы сеткам федэральнай інфраструктуры, якія ўваходзяць у арганізацыю платформы: сховішчы моўных даных, цэнтры і цэнтры ведаў, з доступам адзінай рэгістрацыі для ўсеіх акадэмічнай супольнасці ва ўсіх краінах-удзельніцах.

Другойякія магчымасці Clarin заключаюцца ў даступнасці лінгвістычных інфраструктур для аўтаматычнай апрацоўкі натуральных моўных і даследчыкаў ўсіх навуковых дысцыплін, у прыватнасці гуманітарных і сацыяльных навук. Адна з задач інфраструктуры ведаў Clarin – прапанаваць арганізацый доступ да ведаў і вопыту, даступных ва ўсей інфраструктуре Clarin, і прастату навігацыі для супольнасці Clarin і для супольнасці каменем экасістэмы абмену ведамі з'яўляючыя цэнтры ведаў усіх краін, валодаючы вопытам у адным або некалькіх аспектах галіны. Clarin може быць даступнымі для даследчыкаў і студэнтаў ва ўсіх абласцях з дапамагай інструментаў рэгістрацыі. Платформа прапануе доўгатэрміновыя рагшэнні і тэхнічныя інструкцыі для разгортання, падключэння, аналізу і падтрымкі функцыйных моўных даных і інструментаў. Clarin падтрымлівае даследчыкаў, жадаючыя узельнічаць у перадавых даследаваннях для прасоўвання специфічнай шматмоўнай еўропейскай даследчай прасторы.

Інфраструктура Clarin складаецца з сеткі цэнтраў. Цэнтры С (цэнтры, якія прападаюць метаданыя, іх метаданыя інтэграваны ў CLARIN, але не трэба праноўваць якія-небудзь дадатковыя паслугі); К-цэнтры (цэнтры ведаў, частка інфраструктуры ведаў Clarin); установы ў краінах, якія ўваходзяць у Clarin ERIC, могуць стаць цэнтрам Clarin тыпу С і К. Спачатку функцыянуе ў многіх краінах, вялікая колькасць якіх праноўваюць паслугу да даных, інструментаў і вопыту. У цяперашні час існуе больш за 400 пастаянна павялічваючыяся, бо новыя члены далучаюцца да праGRAMMY. У той жа час платформа працягвае ўключэнне і развіццё новых кансонымамі такім чынам пастаянна абноўляючыся і паліпшаючыся. У мінулым год лабараторыя распознавання і сінтэзу маўлення АПП НАН Беларусі [2] стала прадстаўніком беларускага цэнтра ведаў у складзе Clarin (*CLARIN Knowledge*,

*Belarusian text and speech processing (K-BLP)*) [3]. Лабараторыя прападае ў часіне апрацоўкі тэксту і маўлення на аснове камунікацыі (чалавек – чалавек”, “чалавек – машына” і “машына – машына”). Яе інструменты маюць вопыт у стварэнні сістэм для стацыянарных, мабільных і переносных форм для беларускай, рускай і англійскай моў. K-BLP прадастаўляе інструменты для беларускай, рускай і англійскай моў, асабліва для беларускай. Цэнтр таксама прапануе інструменты падтрымкі карыстальнікаў, рэкамендацыі і інструкцыі для кожнай з мов. Усе інструменты падтрымліваюць матэрыялу. Нядыёна лабараторыя пачала працэс стварэння інструменты для ўсіх інтэрнэт-рэурсаў, што азначае, што частка паслуг цяпер падаецца праз VI O (Virtual Language Observatory) [4]. Усе паслугі таксама можна атрымаць непасрэдна праз платформу для апрацоўкі тэкставай і аудыйнай інфармацыі для розных тэматычных даменах *corpus.by*. Платформа прападае ўсіх інструменты для таikenізацыі, марфалагічнага аналізу, граматычнага агульнага і спецыяльнага электроннага граматычнага слоўніка, пазнакі часткі прамовы, пазнакі частоты, праверкі арфаграфіі, пераўтварэння тэксту ў маўленне і інш. Спецыяльная платформа была распрацавана і пастаянна дапоўняецца, каб забяспечыць карыстальнікаў наборам 50+ інструментараў (задача) для апрацоўкі тэксту, галасоў і іншых дадзеных. Затым распрацаваныя сэрвісы группуюцца ў тэматычныя дамены для больш фокусіраванай выкарыстання ў пэўных галінах прыменення. Падыход да апрацоўкі кожнай паслугі просты, карыстальнік можа запусціць службу, якуюніўшы толькі адну кнопкі, пры гэтым дзеянне будзе апрацавана, і ўсё паказаны вынікі. Пасля гэтага карыстальніку прапануецца ўвесці паслужыць даныя і наладзіць параметры перад запускам інструмента. Гэты подыход дапамагае даследчыкам і простым карыстальнікам хутчэй пакрыць і праверыць новыя гіпотэзы. Па больш падрабязную інфармацыю можна звярнуцца да афіцыйнага сайта лабараторыі АПП НАН Беларусі.

Цялоўным стратэгічным прыярытэтам K-BLP з'яўляецца супрацоўніцтва з замежнымі навуковымі даследчыкамі, філолагамі і ўсімі зацікаўленымі працоўцамі інфраструктуру Clarin, рэсурсы якіх дазваляюць будаваць устойлівія звязкі ў межах адзінных навуковых праектаў, абмену ведамі і вопытам у распрацоўцы, аптымізацыі і выкарыстанні розных рэурсаў у галіне гуманітарных, тэхнічных і сацыяльных навук. Наш досвед у складзе K-BLP прападае ствараць розныя інструменты на прыкладзе замежных распрацоўак, праноўваць нашы ідэі для арганізацыі і структуралізацыі замежных рэурсаў, шукаць і знаходзіць новых партнёраў для супольных праектаў. Мы таксама зацікаўлены ў пашырэнні сувязей з беларускімі навукоўцамі для ўключэння іншых даследчых цэнтраў у K-BLP з мэтай публікавання і павелічэння свядомасці замежнай навуковай супольнасці аб разнастайных распрацоўках беларускіх навукоўцаў.

**СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ**

1. CLARIN – European Research Infrastructure for Language Resources [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.clarin.eu/>. – Date of access: 13.02.2020.
2. Лабараторыя распазнавання і сінтэзу маўлення [Электронны рэсурс] доступу: <https://ssrlab.by/>. – Дата доступу: 18.02.2020.
3. CLARIN Knowledge Centre for Belarusian text and speech processing [Electronic resource] // CLARIN – European Research Infrastructure for Language Resources [Electronic resource]. – Mode of access: <https://clarin-belarus.corpus.by/>. – Date of access: 13.02.2020.
4. Virtual Language Observatory (Belarus) [Electronic resource] // Clarin. – Date of access: <https://vlo.clarin.eu/search?2&q=uiip>. – Date of access: 18.08.2020.

**М. А. КУЛЬКОВА**

Россия, Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет

**ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ**

Актуальность настоящего исследования обусловлена стремительным развитием глобализационными процессами, формирующими новые условия для успешного взаимодействия и сотрудничества представителей различных культур и национальностей. Особое значение придается обучению этноспецифической лексике, вызывающей специфические трудности в процессе усвоения иностранного языка.

Под этноспецифической лексикой мы понимаем лексические единицы, обладающие экстралингвистическим фоном и являющиеся источником значимой социокультурной информации об этносе, его обычаях, традициях и особенностях ведения быта.

Одно из наиболее перспективных направлений методики преподавания иностранного языка представляют корпусно ориентированные технологии, позволяющие решать конкретные лингвистические задачи благодаря структурированному массиву языковых данных в электронном виде [1, 2]. В качестве авторитетных электронных корпусов рекомендуется использовать в образовательном процессе русско-немецкий подкорпус Национального корпуса русского языка [3], а также немецкоязычный корпус DWDS [4].

Традиционная дидактика предполагает преподавание и усвоение учебного материала в соответствии с определенной последовательностью подачи материала, логическим построением как содержания, так и учебного процесса в целом. В процессе обучения студентов необходимо отбирать учебный материал согласно логической взаимосвязи тем из корпуса. При этом следует определить содержательные центры и выделить главные темы, а также взаимосвязь со смежными научными дисциплинами, теорети-

ческими техниками, которые являются основой грамматических корпусов, сопоставление которых позволяет выявлять особенности языческих т

<b>Зайнашева Л. Л., Шемшуренко О. В.</b> Использование обучающих игровых ресурсов сети Интернет при обучении лексике на младшем этапе обучения в СОШ.....	206
<b>Зозуля О. Л.</b> Модель бумеранга в обучении иностранному языку на неязыковых специальностях: за и против.....	208
<b>Зяноўка Я. С., Гецвіч Ю. С., Дзенісюк Д. А., Драгун А. А., Латышыніч Д. І.</b> Еўрапейская даследчая інфраструктура моўных рэсурсаў і тэхналогіі Clarin .....	211
<b>Кулькова М. А.</b> Инновационные технологии при обучении студентов иноязычной этноспецифической лексике.....	214
<b>Матусевич О. А., Лукашевич К. К.</b> К вопросу об использовании блог-технологий в обучении чтению в техническом вузе .....	216
<b>Молчан О. К., Пінчук И. В.</b> Информационно-коммуникационные технологии в обучении аудированию в высшей школе .....	219
<b>Мухамадъярова А. Ф.</b> Использование интерактивных рабочих листов в преподавании немецкого языка .....	220
<b>Насибуллина Л. Р., Рахимова А. Э.</b> Использование социальных сетей при обучении иностранному языку.....	223
<b>Новик Т. И.</b> Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании иностранного языка (из опыта работы).....	226
<b>Онищенко Е. А.</b> Использование интерактивных методов обучения для развития навыков диалогической речи на уроках английского языка в школе: опыт работы .....	228
<b>Перевышко А. И., Юшкевич Е. В.</b> Облачная технология Google Forms в образовательном процессе.....	231
<b>Петровская В. А.</b> Методы проблемного обучения иностранному языку как средство и способ развития творческого мышления .....	234
<b>Прокопюк О. В.</b> Влияние визуализации на овладение студентами интегральным значением научно-технического термина .....	237
<b>Pyatigor T. W.</b> Vorteile und Nachteile des Online-Studiums bei der Entwicklung der linguistischen Kompetenzen der Studenten.....	240
<b>Радион Т. П.</b> Новый подход к контролю знаний.....	243
<b>Рогова Ю. В.</b> Использование аутентичного песенного материала как эффективное средство развития коммуникативной и социокультурной компетенций при обучении английскому языку.....	246
<b>Смирнова М. М.</b> Методические приемы контроля уровня сформированности коммуникативной компетенции обучающихся.....	248
<b>Сыч М. А.</b> Фактор поликультурности в современной образовательной парадигме.....	250
<b>Шпаковская И. Н.</b> Викторина как метод мотивации при обучении иностранному языку студентов юридического факультета.....	252